

# паэзія

паэзія

## Тацяна Будовіч



...сябе пераконваю ў тым, што павінна  
для простага шчасьця пазбавіцца крылаў...

## Я не чакаю...

\* \* \*

Пустая мая душа,  
чужая самой сабе.  
— Па кім твой адвечны жаль,  
каго табе нестасе?

— Усё ў мяне ёсьць, каб жыць,  
і я не цярплю пакут.  
Ня маю па кім тужыць.  
Мне праста халодна тут.

\* \* \*

*Сястрыцы*  
...Калі адцьвітае бэз,  
і травень махнатай коткай

табе на калені ўзълез  
і лашчицца, і бразготка

з запясьця ўпадзе няўзнак  
і локан – няўзнак – на вочы,  
згадаецца: гэта так  
было ўжо з табой аднойчы.

\* \* \*

Цябе няма са мной, і гэта добра,  
бо ты мяне ня мусіш шкадаваць  
і словаў шкадавання пазъбягаць,  
калі бываю я слабой ці хворай.

Са мной няма цябе, і я ня мушу  
баяцца не стрымаць адчайных сълёз,  
калі прыцісьне надта жорстка лёс,  
ці твар хаваць зарумзаны ў падушку.

Цябе са мной няма, ды я чытаю  
ў тваіх вільготных зренках вершы зноў.  
...Ня варта скроль напластаваньні сноў  
прыходзіць да мяне. Я не чакаю...

\* \* \*

Ахвяра ў вар'ятні абставінаў лёсу.  
Што мусіла збыцца, дакладна збылося.

Што мусіла сънегам растаць пад нагамі,  
сплыло каламутнымі спрэс ручаямі.

А я засталася на ўскрайку самоты.  
Тут радасьць – ня радасьць і сум – не маркота.

\* \* \*

Каханье памерла і болей ня ўзводзіць  
пясаных палацаў на ўласных шыротах,  
на восеніцкім лісьці пад небам пяшчоты  
і радасьці сонца на ім не ўзыходзіць.

А з клёнаў зълятае апошняе лісьце,  
і так асьцярожна кладзеца пад ногі,  
нібыта ня хocha вярэдзіць трывогі.  
...Кастрычнік і я ў лабірынце бяз выйсьца.

Мая дабрыня, як слабая дзяўчынка,  
ня зможа пакінуць ні сёньня, ні потым  
твой моцны мужчынскі сіндром адзіноты,  
твой профіль, да кожнае рыскі мужчынскі.

А ты ўсё пужаеш мяне самагубствам,  
і очы — як очы загнанага зъвера.  
Ды я гучным словам ніколі ня веру,  
таму і дарую табе гэта глупства...

\* \* \*

...А неба дыхае дажджом і адзінотай,  
і не тримае анішто. Ляці, палётай,  
  
душа мая, у белым небе, я ж наноў  
усё пачну, яшчэ ёсьць сілы і любоў,  
  
каб жыць бяз пэўна вызначанай мэты  
і вандраваць па новых восеніскіх сусветах...

\* \* \*

На самым дне дэпрэсіі ляжу,  
у столі белізну бяз сіл гляджу,  
  
нібыта ўнутр сябе, і бачу, што  
нічога, ні навошта, ні за што  
  
ня трэба мне, і нават я сама  
ў самой сабе і вязень, і турма...

\* \* \*

Э.

...Ты ўваходзіў у класныя дзъверы —  
кветкі бэзу цывілі на паперы,

як нярвовыя тонкія пальцы  
ледзь трымцелі ў паветраным танцы.

Я хавала пад локаны плечы  
і ўжо ведала, што не залечыць

гэту прагу атрутнага зерня  
ні расстаньне, ні час і ня верне

мне мінулай сябе — без патрэбы  
дакранацца да сонца і неба.

\* \* \*

Пад сонцам паўдзённым, гарачым-гарачым  
ты пераплаўляеш чацьвёрты дзясятак.  
Ля сіняга мора, пад небам удачы  
ты дзеліш штодзённасць на будні і святы.

А я так далёка, з апошняе сілы  
сябе пераконваю ў тым, што павінна  
для простага шчасьця пазбавіцца крылаў  
і ведаю, што не змагу іх пакінуць.

І іншы разъдзеліць са мной маё неба,  
маю вышыню на паветраных хвалях.  
І значыць, ня будзе вялікай патрэбы  
ў кранальным, салодка-трагічным фінале.

